

Н.Л. Суддэева
(кафедра літаратуры)

ПРАБЛЕМЫ НАЦІЯНАЛЬНОЙ ГІСТОРЫ
У РАМАНЕ В.АДАМЧИКА "ГОЛАС КРЫВІ БРАТА ТВАЙГО"

Імкненне кожнай націянальнай літаратуры да ўваскравшэння гісторычнай і духоўнай памяці свайго народа – працэс натуральны. Ен абумоўлены тэнденцыяй да адраджэння націянальнай самасвядомасці. Шыльная патрэбаба ў аб'ектыўнай ацэйцы гісторы, зняці з гэтых старонак храстаматынага глянцу, вяртанне культурнай спадчыны нацыі – усе гэта, хоць і не так інтэнсіўна, як у рускай, адлюстроўваеца на агульным стане націянальнай беларускай культуры, і літаратуры у прыватнасці. Яна, імкнучыся крохыць у нагу з часам, робіць сваё заявікі на мастацка-аб'ектыўную версію націянальнай гісторы, завастрае увагу на тым, што лічыць праўдай у гісторыі народа.

Думаетца, менавіта гэтым, перш за ўсе, патрэбамі сучаснага "прачтання" гісторыі заходнебеларускага сялянства і візываеца апошні раман Вячаслава Адамчыка "Голос крыўі брата твайго", які ператварыў трэлогію аб лесе заходніх беларусаў ("Чужая бешкотьчына" – 1979 г.; "Год нульвы" – 1982 г.; "І скажа той, хто народзіца" – 1987 г.) у тэтралогію. Малючы далейшыя лесы сваіх герояў, Адамчык у гэтым рамане звязаеца да трагічных падзеяў вайны. "...Ішоу трэці год вайны" – так дакладна сам аўтар візывае часавую кропку адліку у сваім распавяданні.

У папярэдніх трох раманах пісьменнік, аднаўляючы поўнае драматызму і супяречнасцей жыцце заходнебеларускага сялянства і папярэдні яго вызвалення з-пад улады Польшчы і у пачатковы перыяд уз'яднання з Савецкай Беларуссю, акцэнтаваў увагу на трагедыі народа, які губляе свае націянальнае аблічча, пачуцце націянальнай гордасці пад уздзеяннем палітычных і сацыяльных умоў. У рамане "Голос крыўі брата твайго" гэтае лінія прапагандызацца: трагізм становішчай, стыгнай, у якіх апінатыя множыя героі рамана, іх пэрсонажы, реагуючы на тое, што адбываеца, у многім візначаюцца не толькі трагедыйнасцю гісторычных падзеяў, але і чалавескімі пачуццемі націянальнай гордасці, а гэта ў вініку чисто прыведзены до страты пачуцця чалавечай гордасці наогул.

Аднак часам пісьменяік адыходзіць кудысь у бок ад ужо пра-
кладзеных папярэднімі раманамі шляху, фасульных ліней, дзе кож-
ны лес адлюстроувае складанае узаемадзеянне гістарычных сіл і
характараў, пісіхалогіі чалавека. Прынамсі, відавочна, што гіс-
тарычная прауда, прауда вайны часта у рамане прычосана і пад-
стрыжана па сучаснай модзе з яўным ухілам да карэннага карды-
нальнага перагляду падзеі вясеннага часу. Безумоуна, аутар ні у
якім разе не заслугоувае папроку ў тым, што катэгарычна адмау-
ляеща ад лакроукі гісторыі. Кожная старонка рамана - боль,
кроў, пакутні. А ак літаральна першыя старонка "Голасу криві-
брата твайго" прымушае насяцярожыца напятай філасофскай фразай:
"Спрадвечнае горе абдымала чалавека. Але тое, што было наўкруг
яго, - не яго. Яго было у ім самім"¹. Не будзем унікаць у тэко-
талагічны разбор гэтага туманнага абагульнення, каб разабрацца,
што і у кім тут знаходзіцца. Важна іншае. Менавіта такі пачатак
рамана і вылупляе увогуле аўтарскую канцепцыю асобы, якая значна
змянілася у дараунанні з папярэднімі творамі. Адкідаючи раней-
ше разуменне неразрынай узаемасувязі чалавека і свету, Адам-
чык нечакана пачынае сцвярджаць адваротнае: Ізаяванансць асобы
ад спрадвечна варожага да яго навакольнага свету. Ва ўсякім вы-
падку, менавіта гэтая заяўка на канцепцыю фатальнай асуджанасці
чалавечага быцця ў свеце вялікай гісторыі неяк дазвалінъ ўтлум-
чыць, чаму у рамане Адамчыка паказана ablічча народа, які ў
цэлым не супраціўляецца фашыстыкай акупациі, а, згодна з яе інтэр-
прэтацый пісьменнікам, чалавек ідзе вайной не на ворага свай-
го, а на брата, не чуючы голасу яго криві. Хутчэй грамадзянско-
кая, а не вызваленчая вайна паказана ў рамане, дзе у пісіхало-
гіі, учынках, паводзінах яго персанажаў зрушаны, скажоны разу-
менні добра і зла, чалавечнасці і бесчалавечнасці. Нават стары
Корсак, бадай, адзіны герой рамана, што не згубіў чалавечасе го-
днасці, імкнучыся неяк прадухіліць пагібелль іншасных людзей,
якіх у адказ на чарговую помоту партызанаў казакі і паліцаі
зганяюць у гумно, каб спаліць, кричиць, звяртаючыся да мужчын:
"Трэба ходзіць шукаць немца - ен разбярэцца" /2,57/.

¹ У далейшым цытаты з рамана даюцца па часопісу "Полымя", 1990,
№ 1-3 у дужках у тэксле: першая лічба азначае нумар часопіса,
наступныя - старонкі.

Безумоуна, нам неабходна вызваленчыца ад улады сталіназаванай гісторыка-літаратурнай канцэпцыі, якая зыходзіла з існавання нейкай апрыернай "правільнай" лініі, за межамі якой - ужо не літаратура, не рэалізм, не прауда. Бяспрэчна і другое: у рамане Адамчыка прысутнічаюць і прауда, і рэалізм у асвятленні каліэй вайны, партызанскага руху на тэрыторыі Заходній Беларусі; аднак, думаеща, як і у быльх добра падрэштаваных творах аб вайне, прыоутнічае яна ў некалькі урэзаным, аднабаковым вымярэнні. Так, мастацка-публіцыстычны багаж эпохіх год, сведчанні сучаснікаў з усеі пераканаўчасцю даказваюць, што вайна ўсяды у нашай краіне, і на тэрыторыі Заходній Беларусі у прыватнасці, несла з сабой не толькі масавы герайзм, але таксама здрадніцтва і шкурніцтва; што ў партызанскім руху есть не толькі вонкавы, парадны бок, але і адваротны, часам даволі далекі ад герайчных памежненняў і учынкаў. Але увогуле гэта была вызваленчая вайна супраць акупантая і, думаеца, гэтую яе караю вую аснову віншчыць у свядомасці беларусаў практична немагчыма. У рамане ж "Голос крыві брата твойго" Адамчык настойліва і з нязменным пастаянствам праводзіць думку аб тым, што усе няшчасці і нягоды шматпакутнага заходнебеларускага сялянства ідуць ад "брата свайго": не ад фашыстаў, а ад казакаў атамана Паулава, сотні якіх былі сфарміраваны на Доне, Кубані, Тернку, ад сваіх мярзотнікаў паліцаю і "абаронцаў-партизанаў". Пісьменніку часта бракуе пачуцця мерні і такту, калі ен, праводзячы празростыя паралелі, не робіць практична някай розніцы паміж здраднікамі паліцаямі, мучыцелямі-казакамі і партызанамі. І на фоне гэтай трэяды немцы, фашысты выглядаюць ледзь не высакароднымі рицарамі.

У рамане Адамчыка адлюстравана дзеянасць толькі адной партызанскай групы, дзе ў якасці галоўчай дзеючай асобы выступае знаемы чытачу па папяредніх раманах, не вельмі скаваны маральчымі паміяціямі гонару і годнасці Жэнік Рэпка. Жэнік трапіў у партызанскі атрад выпадкова. Пафароушы перад вайной у міліцэйскай Форме, ен, натуральна, у першыд нямецкай акупанцыі вымушаны быў хавацца, пакуль не наткнулася на яго партызанская група і "...грозна, нібы падазрэчты ў чым, загадала зборніца ў дарогу - іх тады пагналі пад шашу рэзак цэлаграфнія служб. Алтуль яны ўсе называлі неспадзянка трэпілі у отрад" /1,22/. Весь так Жэнік

стай партизанам. Бадай, гэта адзіны прадстаўнік партызанскага руху у рамане, псіхалагічны партрэт якога, хоць і контурна, але усе ў абрысаваны. Астатнія ж – сібірак Кеша Ерафеев, шафер Пашка Лобаў і некаторыя іншыя – хутчэй Жэнікаў фон, толькі штыры! да агульнага партрэта заходнебеларускага партызанства, патала-гічна пачварнае ablічча якога і прадстаўляе Адамчык.

Вінтоўка, якую насы Кеша Ерафеев, не страляла, але "вяс-ковых дзядзькоў паложала гэтаксама, як спрауная зброя, асабліва на хозаперацыях, калі приходзілася у слязлівага, лішне ступава-тага гаспадара, што пачынаў плакаць, нібы па нядокчыку, па звязаным і укінутым у сані баранчыку ці парсюку" /І,28/. Партизан у камуфляжных воінскіх даспехах для правядзення хозаперацый з мясоўым насельніцтвам – даволі красамоўная дэталь да агульна-га партрэта партызан, што малюе Адамчык, яна не патрабуе тдума-чэння. Зрешты, Кеша Ерафеев са сваёй вінтоўкай як з'явіўся у трэцім раздзеле рамана, у Ім жа так і зімк: ен загінуў падчас правядзення аперациі па захопу паравоза на дварчанская станцы. Аднак разыўтаючыся са сваім героям, пісьменнік зусім не скіль-ни аддаць яго жыцце як геральчнае самахвяраванне у Імя перамогі справядлівай справы. Гісторыя з захопам партызанамі паравоза, каб Ім пратараніць эшалон, які стаяў на станцыі, мяркуем, пат-ребна была Адамчыку з акрэсленай метай:даць маральна-этычную ацэнку Жэніку Рэлку як галоунаму прадстаўніку мясоўага парты-занства. На верную смерць, пасылае Ерафеева не хто іншы, як Жэ-нік Рэлка. Гэта ен прымусіў Кешу перавесці чыгуначныя стрэлкі літаральнай на вачах у аховы. "А можна было і таго тоненъкага хлоша зберагчы. Не служаў ты мяне..." /І,33/, – гаворыць машы-ніст Рэлку, калі ужо паравоз, пыхкаючы парай, ляцеў наперад. Відаць, і можна было не пасылаць Кешу на верную смерць, як пра-паноўва машыніст, "счакаць", але для Жэніка чужое чалавече жыцце – велічыня мізэрна малая. Бяздушнасць у ёдносінах да свай-го ж брата, партызана, – істотная рыса маральна-псіхалагічнага ablічча персанажа, лаканічна і па-майстэрску абмалеванага пісь-меннікам у гэтым эпізодзе, і як неостраляючая вінтоўка Ерафеева, не патрабуе асаблівых каментарыяў.

Угон паравоза – адзінай "буінай" помолівай акцыі партыза-нау, паказаная у рамане. У большасці ж выпадкаў партызанства

на чале з Рэлкам занятае хозаперацыям! ды прымусовым выганем мясоўага насельніцтва на сплававанне тэлеграфных слупоў, за што кожны раз жыхары навакольных весак разлічваліся за такія акты партызанскай помсты сваімі жыдцямі, як Марын Баучок, якога казак! злавілі з пілой і павесілі на аднім з тых кръжоў, што набожныя верасауцы ставілі уздоух веся!, каб адвесці ад сябе сяду. Альбо расплата ішла па менш буйному рахунку, як у Уласа Корсака, які атрымаў ад тых жа казакаў удар нагайкай па гэлаве.

Зрэшты, пытанне аб партызанскіх акцыях, з аднаго боку, і адказынёсці мірнага насельніцтва за гэтыя акцыі перед акупантамі, з другога, думаецца, - адно з найскладаных пытанняў, якія давядзеніца яшчэ не раз ставіць і даследаваць як гісторыкам, публіцыстам, так і літаратарам. Да гонару Адамчыка, ен не пазбягае ўсей вастрыні і драматызму яго пастаноўкі, не адкідае убок як другарадную, пабочную з'яву. Агульнавядома, што мірнае насельніцтва сапрауды паускіна выступала ў якасці заложнікаў, бязвінных ахвяр партызанской вайны супраць акупантаў. Дарэчы, Ёнік Рэлка са сваій партызанской групай часам выступае і у якасці непасрэднага абаронца мясцових жыхароў, здэйсняючы акты справядлівай адплаты. Напрыклад, ен падстрэліў аднаго з тых казакаў, які забіў дзячынку, не здолеўши дагнаць яе, каб згвалціць. Аднак сама расправа ёніка з гэтым парненем ім казакам адбывается ў духу традыцый "людарэзскага" казачага войска, выводзенага ў рамане Адамчыка: азвірэлы ёнік адсякае тапаром гэлаву палонінаму на калоды. Адвартная помста не прымусіла сябе чакаць. Збіушы паліяредне да церазнівалынасці, арыштавалі старую Рэлчыку, пасля сагнілі жыхароў Крылуцкіх хутараў у гумно. "Нашто было чапаць казака? - задае пытанне Яэзпат Эмісла Уласу Корсаку.

- А ен? Да іця рашыў. Наўкус дараўаць?

- Цяпер во бачиш, чым абізеніца ўсе гэта" /2,56/.

Сапрауды, ситуацыя невыразмальная: і казаку дараўаць нельга, і помоціць за здзекі і гвалт таксама нельга, бо адказваць придзеңца заложніку-населенніцтву. "Чым жа людзі вінаватыя? Чым!? - бачачы немігучую жудаскую пагібель адпавядкоўцау, Корсак затрос сырматынамі, адплічаванымі да бліску ляйчынамі. - Мужчыны, трэба ратаваць людзей! Трэбэ сказаць гэтым нехрысцям,

што людзі ж невінаватыя... Адзін з адным біся, рэж адзін аднаго, а людзей не чапай! Людзей ды дзяцей не вінаваць ні у чым" /2,57/.

Думаеща, гэты крык души старога Корсака – аднаго з самых прывабных герояў рамана, які пайшоу на смерть, імкнучыся выратаваць людзей, – пэўным чынам удакладняе аутарскую канцэпцыю. Народ – ахвяра гісторы!, бязвінны адказчык за яе ліхадзеісты, пясчынка, якую злыя вятры вонкавага свету штурляюць то у адзін бок, то у другі. Гэтая думка настойліва і пастаянна праводзіцца у рамане. Адкідаючы ўбок сацыяльна-ідэалагічных дормы і стэрэатыпі, лічым, усе ж застаецца непахісным паларажэнне аб тым, што сапраудным творцам сваёй гісторыі з'яўляецца не хто іншы, як народ. Пісьменнік, які акружыў герояў свайго твора арэолам бязвіннай ахвярнасці, па сутнасці здымася пытанне аб адказнасці чалавека, народа за свой лес, і не робяць гонару ні аднаму народу такія старонкі яго гісторыі, калі замест супраціўлення ворагу, які прыйшоў на родную зямлю, ен пакорліва чакае свайго смяротнага часу, як той яурэй у рамане Адамчыка, Сулін муж, дзядзька Есель, што сядзіць без аховы у кацельнай і чакае расстрэлу. Не спачуванне людзям (што цалкам зразумела і апраудана), а ледзь не паэтызацыя бязвіннай ахвярнасці і скаронасці выклікае непрыняцце аутарской канцэпцыі, аутарскага асвя酌ення і аценцы падобных фактаў у ваеннай гісторыі заходнебеларускага сялянства, якія, бяспречна, мэлі месца ў рэальным жыцці. Менавіта тому многія сюжэтныя лініі апошняга рамана Адамчыка, у параўнанні з папярэднімі, уяўляюцца поіхалагічна малапераканаўнымі, насыльна прычэпленымі да аутарской канцэпцыі.

Асобую увагу выклікае сюжэтная лінія Міці Корсака, які у папярэдніх раманах Адамчыка вылучаўся сярод іншых развойтых пачуццем нацыянальнай свядомасці, імкненнем служыць свайму народу, увогуле актыунай жыццевай пазіцыяй. У апошнім рамане гэты герой рэзка "ламаецца", што, на наш погляд, даволі яскрава сведчыць аб цяжка вытлумачальных метамарфозах аутарской свядомасці. З праудашукальніка, які раней не раз зазнаваў на сабе дэспатызм уладау за падітыканства, Міця Корсак у "Голосе крыві брата твой-го" ператвараецца ў анемічнага, безвольнага чалавека, які цалкам слыніў сваё ранейшняе "пошукі Беларусі". Як і над большасцю герояў рамана, над ім лунае арэол бязвіннага пакутніцтва, якім

акалыцаў яго аутар: загублены малады чалавечы лес, страчаныя надзеі на часце, каканне. Невыпадкова ў кожным раздзеле, дзе з'яўляецца Міця /з 25 раздзелаў рамана ў 9-ці ен выступае у якасці вядучага персанажа, што сведчыць пра значнасць яго вобраза ў ідэйна-мастакай структуры твора/, яго ўнутраны голас заўседы звязаны з успамінамі аб любімай Ім Чэсі Доўнар. Цалкам зразумела гэтае натуральнае імкненне да зямнога, чалавечага шчасця, якое ў папярэдніх раманах арганічна суседнічала з развітым пачуццем грамадзянскай нацыянальнай самасвядомасці героя. У "Толасе крыві брата твойго" вобраз Міці Караака ці не зусім пазбаўляецца маральна-псіхалагічных рисаў.

Калі ў рамане "І скажа той, хто народзіша" душэуная разгубленасць, пэўная раздвоенасць Міці, які елзе ў фурманцы, каб выйніць з хаты аднавіскоуца Янку Вайтова /і яго сям'ю, яго ўнутранае супраціўленне і ётначасова удзел у гэтым акце рэпрэсіі можна растлумачыць надзвычайнай складанасцю ўсталёвакня новых адносін перыяду уз'яднання з Савецкай Беларуссю, то у "Толасе крыві брата твойго" разгубленасць і бездапаможнасць перад рэзільямі жорсткага воінства свету набываюць у гэтым мастакім вобразе свае абсалютна нарматыўнае значэнне. Яму ў апошнім рамане быўшам адмалюе сяядомасць: ен не толькі не можа зразумець, што рабіць і з кім быць, але нават не робіць ніякіх спроб асэнсаваць свае становішча. Насуперак сваім перакананням герой Адамык апінуеся ў так званым беларускім нацыянальным войску, а бусеагульны мабілізацыі ў якое абвясціла створоная немцамі Цэнтральная рэдка. Калі б гэты крок Міці Караака меў пад сабой пэўныя усеядомленыя пачатак /а не сакрэт, што многія члены беларускай нацыянальнай арміі былі перакенёны, што яны прыносяць карынцы Балькаўшчыне, бо змагаючы за яе нацыянальную незалежнасць/, то ен бы бы пэхалагічна матываваны лінейнага сюжэтнага развиція яго вобраза ў папярэдніх раманах: усе х спраба барацьбы за нацыянальнае адраджэнне сваей родзімы. Міця ж, па неічаму заступніцтву, якое спачатку вызваліла яго з турмы, а пасля прывяло зноў у яе, пасля размовы з "чарніва-прыгожым", апранутым у німецкую форму афіцэрам не можа зразумець: чи "зманіваў" гэты афіцэр "лісіціва-угодлівай размовай пра усе бальшое, непалступна-святое, стараючыся падкупіць... ці, рзыкуючи ўсім, рабіў гэтае граудзіва, адкрыта і свядома" /2,43/.

Прасвятленне ў героя Адамчыка прыходзіць хутка, аднак змен у Міціна жыдце яно не нясе. Нават пасля таго, як Міця забівае дзялчыну-партызанку /"Такі вялікі, такі непапрауны грэх!" - унутрана уздрыгвае сам жа/, нават пасля таго, як гоняюць на карную акцыю супраць польскіх партызанаў к дому Грабянкоў, дому Чэсі, якія яго "таварыши па зброі падпалилі", а маці і сяючту Чэсі расстралялі за сувязь з партызанамі, далей унутранай ртыорыкі! Варвартых жалю спроб абараніць пакутлівага "брата свайго" справа не ідзе: "Няужо людзі адзінакавыя, каб прыносіць толькі боль? Каб забіваць, паліць, помоціць?" /З.49/.

Калі б не ранейшас знаемства з гэтым героем, які ў папярэдніх трох раманах вылучаўся менавіта адсутнасцю падобнай індыферэнтнасці, то многія "выгіны" яго лесу можна было б растлумачыць шэрагам прычин. Аднак "передгісторыя" Міці, паказаная у "Чужой бацькаушыне", "Годзе кулявым", "І скажа той, хто народзіўца", не дазваляе аб'яднаць у адзінаве цэласнае сюжэтную лінію гэтага персанажа чатырох раманаў Адамчыка, вытлумачыць яго як асобу, якая зусім нядаўна гэтак шчыра спачувала свайму народу, марыла пра яго нацыянальнае адраджэнне і зараз з'яўляецца амаль што не ўдзельнікам масавага расстрэлу людзей.

Гісторыя смерці Міці Корсака на шляху к дому, калі ен, пабачыўшы пагібель бязвінных людзей, напрыступічаўшы пры пакаранні свайго настауніка Лауріна Царыка, якога спрабаваў, але так і не здолеў выратаваць, усе ж уцякае са свайго "войска", - яшчэ адна чарговая загадка рамана Адамчыка. Міця гіне ад рукі партызана Жэніка Рэпкі. "Чытавіца" гэтая сцэна ў рамане як варварскае забойства, якое мала чым адрозніваецца па сродках выканання ад падобных дзеянняў паліцэйскіх ці казакаў. Смерць як вынік духуналага іраху, тупіка, куды зайдоў герой? Кара за адступніцтва ё адносінах да свайго народа? Яшчэ адзін штрых да агульнага паталагічнага партрэта партызанства? Пры ўсім мностве узнікаючых пытанняў, мяркуем, гэтая сцэна праясняе толькі адно: аутарскую спросу "асучасніць" гісторыю, разглядзець яе каліэці з пазіцыі масавага пісьменніцкага інтерэсу да агульначалацевых маральных кантоўнасцей, адмаулення насліля, братабойчых войнаў, калі брат, ідучы па братам, не чуе "голосу яго крыві". Спроба, на ім погляд, вельмі вольная, бо за ўсімі проблемамі і падзеямі рамана лубліянец карычневы пачатак нашай гісторыі вайны з немецко-фашысткімі законнікамі - абарона Айзені.